

Да 8-ай гадавіны існаваньня Чырвонай армії.

Як праводзіць гадавіну.

ЦК КП(б)Б, з поваду спаженія 8-ай гадавіны існаваньня Рабоча-Сялянскай Чырвонай армії, разаслаў ўсе акружкомы КПБ цыркуляр, у якім даюцца ўказаны адносна правядзенія гэтай гадавічы.

Гадавіна павінна праводзіцца пад лёсунгамі:

а) усебаковае ўмацаваньне магутнасці Чырвонай армії;

б) узважненне абаронавдольнасці СССР і

(в) узягненне шырокіх рабоча-сялянскіх мас у вайскове будаўпіцтва (ваенізацыя насленіні) і ўмацаванне сувязі рабочых і сялян з Чырвонай армій.

У працы сярод рабочых, сялян, праменінкаў і дарынкіў неабходна выяўліць асаблівую ўвагу на гэтай місіі:

а) разыясніць міжнароднае становішча, у прымінені ўсупчай падрыхтоўку буржуазных дзяржаў да барацьбы з СССР;

б) характар будучых войн, як войн, якіх падрыхтоўка і падстановка ад вайсковых частцаў.

Лезунгі

да 8-е гадавіны Рабоча-Сялянскай Чырвонай армії.

1. Гаспадарческое ўмацаванье СССР узмініць кіраваніць імперыяльстичных драўнікай. Чырвонармеец, будзь гатоў да абароны СССР!

2. Усесаюзная камуністычная партыя (б) — арганізатор і правадыр Чырвонай армії.

3. Саюз рабочых і вайскове бедната з селянінам сораднікам — залог безздельніці Чырвонай армії. Умацоўайце гэты саюз.

4. Чырвонай арміі ўступаў ў 9 ты год сваіх існаваньня дысцыплінаваній, бойзольнай, згуртаванай пад сцягам Леніна.

5. Тэртыярыйныя частцы ўзмініць бавію магутнасць СССР і ўшчыльніць сувязь Чырвонай арміі з працунымі.

6. Будзь варты гараніравае звязань чырвонаармейца!

7. Умацаванне баявое магутнасць СССР — справа ўсіх працуных!

8. Рабочы і селянін, выявічайе віленную справу.

9. Чырвонай арміі — узбрэны саюз працуных ўсіх нацыянальнасцей СССР.

10. Рабочы і селянін, хочаць міру — рыхтуюцца да вайны!

11. Селянін-прагнічнік, дапамагай чырвонаармейцу-прагнічніку ў барацьбе з агентамі буржуазіі.

12. Рабочы і селянін БССР, умацоўайце магутнасць сваіх Беларускай дывізіі!

13. Шчыльная неразрывная сувязь рабочых і сялян Беларусі з Чырвонай армій

14. Выпакін запаведы тав. Фрунзе!

АПА ЦК КП(б)Б.

Тэзісы для дакладау.

1. Святы гадавіны Чырвонай арміі з'яўляюцца напамінаннем аб яе геаічных прамогах і вялікіх заслугах, перад Каstryчнікавай рэвалюцыяй і сусветнымі пралетарскімі. У мінулым годзе Чырвонай арміі мела вядомую страту — смерць святога лепшага праўдадыра, настагуна і здольнага палкаводца тав. Міхailу Васілевічу Фрунзе. Тым напружана павінны быць калектыўныя патугі, пакіраваныя на тое, каб кожная на вайсковіні Чырвонай арміі сведчыла аб умацаваніі і росьце яе баявое здольнасці.

2. У 8-ю гадавіну Чырвонай арміі мы з'яўляемся сведкамі шпарка ўзрастайчай гаспадарчай і палітычнай магутнасці СССР (далучуючы камандзіраў і палітпрацаўнікоў). Шляхам унутране яе пераарганізаціі ўтварыны больш швёрдлі і трывалыя арганізацыйныя формы, палепшана пастаноўка вучыбнае і вясеннае працы, — загэтам зменшаные яе колькасці на толькі дрэвна не адбілася на буржуазнасці, а на здваров, магутнасць наша Чырвонай арміі ўзрасла.

3. Цяперашні міжнародны аbstавіні вызначаюцца аbstавініем супаречнасція на толькі ў адносінах буржуазных краёў з Савецкім Саюзам, але і ў адносінах капіталістичных краёў між сялянам, а таксама аbstавініем клясавых супаречнасція ўнутры гэтых краёў, якія выявіліся ў вызваленчым руху і нацыянальных войнах падвойскіх і калёдніальных народаў (Кітай, Сірыя, Марока, Індія) і ў росьце рабочага руху Гяго прыхільнікі да СССР (амагчылі за адзінства прафесійнага руху, рабочыя дэлегаты ў СССР).

4. Рост Аbstавініў гэтых супаречнасція ўзывоў: 1) шалені тэм развіціяў ў капіталістичных краёх вясеннае тэкнікі, накіраванай на ўдасцілічненне спосабу самага здадліга ўнішчэння ворага ў будучых стыках; 2) пашырэннем і паглыблением узброяніем у 1914 годам, лік буржуазных краёў (пераможчы ў цэнтральных узроўнях) у 1.192.000 чал., а вясенны бюджет павялічыўся на 556.000 руб.

5. Праца па ўзміненію вясенне магутнасці капіталістичных краёў знаходзіцца ў супаречнасці з іх гутаркамі аб разбоеўні і сведчаніем аб тым, што ўсіх якое — падрыхтаваша моладь к моманту наступу буржуазіі на падыходах да абаронавдольнай арміі нараўне ў кадравым часе.

6. Адгэтуль, якімніча вынікае патраба сур'ёзна падрыхтоўкі СССР да абароны. У звязку з гэтым правадыр Чырвонай арміі — Усесаюзная Камуністычнае Парція на сваім XIV з'ездзе дзе пэўную дырэктиву «весці падрыхтоўку міру» і побач з гэтым «рабіць усе заходы для ўмацаванія абаронавдольнай краю і для ўмацаванія магутнасці Чырвонай арміі і Чырвонага фронту — марскога і паветранага».

7. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячых клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

8. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

9. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

10. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

11. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

12. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

13. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

14. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

15. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

16. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

17. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

18. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

19. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

20. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

21. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

22. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

23. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

24. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

25. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

26. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

27. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

28. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

29. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся вілючкі магутнасці будуче вайны. Па-

30. Надзвычайна шпарка разыўціе вясеннае тэкнікі (авіяцыі, хіміі і г. д.) за апощышыні гады пасля вайны і побач з гэтым якімнучы характар падыходзячих клясавых саюзаў самі сабой выявіліся

У САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ.

Перавыбары саветау.

Становіща перавыбараў саветаў на 6-е лютага.

(Водлуг вестак НКСУ).

Да гэтага часу перавыбараў 604 саветы, узельнічала выбаршчыкаў 48,2 проц., з іх жанчын 23,2 проц. Выбрана саброў 9220, з іх камуністай 836 (9,0 проц.), камсамольцай 931 (10,1 проц.), беспартыйных 7453 (80,8 проц.), жанчын 813 (8,8 проц.), мужчын 8407 (91,2 проц.), беларусаў 8414 (91,3 проц.), расейшчыкай 170 (1,8 проц.), паялакай 195 (2,1 проц.), яўрэйшчыкай 281 (3,0 проц.), латышоў 98 (1,1 проц.), іншых нацыянальнасціяў 62 (0,7 проц.), інтэлігэнцыя 300 (3,3 проц.).

ПА АСОБНЫХ АНРУГАХ.

Магілёўская аируга.

Перавыбраны ўсе 159 саветаў. Узельнічала выбаршчыкаў 42,0 проц., з іх жанчын 16,5 проц. Выбрана 2277 саброў, з іх: камуністай 7,0 проц., камсамольцаў 8,5 проц., беспартыйных 84,5 проц., жанчын 8,0 проц., мужчын 92,0 проц., беларусаў 91,7 проц., расейшчыкай 1,5 проц., паялакай 2,5 проц., яўрэйшчыкай 3,3 проц., латышоў 0,7 проц., іншых нацыянальнасціяў 0,3 проц., інтэлігэнцыя 1,1 проц.

Аршанская аируга.

Перавыбраны 308 саветаў, з іх адзін mestachkovы. Узельнічала выбаршчыкаў 48,70%, з іх: жанчын 23,0 проц. Выбрана саброў 464, з іх: камуністай 8,0 проц., камсамольцаў 11,4 проц., беспартыйных 80,8 проц., жанчын 92,1 проц., беларусаў 95,8 проц., паялакай 0,8 проц., яўрэйшчыкай 3,2 проц., іншых нацыянальнасціяў 0,2 проц., інтэлігэнцыя 0,6 проц.

Бабруйская аируга.

Перавыбраны 38 саветаў, з іх адзін mestachkovы. Узельнічала выбаршчыкаў 48,0 проц., выбрана саброў 550, з іх: камуністай 10,0 проц., камсамольцаў 9,2 проц., беспартыйных 80,8 проц., жанчын 6,1 проц., мужчын 93,9 проц., беларусаў 92,0 проц., паялакай 2,5 проц., яўрэйшчыкай 3,8 проц., латышоў 1,6 проц., іншых нацыянальнасціяў 0,1 проц., інтэлігэнцыя 1,6 проц.

Мазырская аируга.

Перавыбраны 38 саветаў. Узельнічала выбаршчыкаў 53,4 проц., жанчын 22,0 проц. Выбрана саброў 462, з іх: камуністай 8,0 проц., камсамольцаў 5,8 проц., беспартыйных 86,2 проц., жанчын 10,1 проц., мужчын 89,9 проц., беларусаў 87,1 проц., расейшчыкай 1,3 проц., паялакай 4,7 проц., яўрэйшчыкай 5,4 проц., іншых нацыянальнасціяў 1,5 проц., інтэлігэнцыя 3,2 проц.

Калінінская аируга.

Перавыбраны 32 сельсаветы. Узельнічала выбаршчыкаў 49,8 проц., з іх жанчын 23,0 проц.; выбрана 460 саброў, з іх: камуністай 8,7 проц., камсамольцаў 11,3 проц., беспар-

Вёска расьце, шпаркімі крокамі яна ідзе ўперад.

(Уражаны ад перавыбараў саветаў).

(Аршанскі раён, Брадзецкі сельсавет).

27-1 гэтага году ў вёскі Барэдоўка Браслаўскага с-савету адбыўся сход сялян.

Іны сябраліся з мэтай выбараў но вых члену с-савету.

На абвестцы дніо першага пытаньня: «Задачы савецкага будаўніцтва».

Узельнікі сходу вельмі актыўна выказаўшася на пытаньні ўсіх практичных мерапрыемстваў па ўэмальчэвію с-гаспадаркі. Усе задачы лічача праўльныя, але падкресліваюць наступнай:

— На мяшкох земліў парадаванье: на вёсле, а зараз з земліў будаўніцтвам нас пераводзяць у другую чаргу.

Селяні Дзяржыцкі праводзяць такую думку:

— Ты пісъменны. Напалову пісъменны? А калі гэта, дык ты не ра-

тывных 80,0 проц., жанчын 7,1 проц., мужчын 92,9 проц., беларусаў 96,9 проц., расейшчыкай 0,2 проц., паялакай 0,4 проц., яўрэйшчыкай 1,7 проц., іншых нацыянальнасціяў 0,8 проц., інтэлігэнцыя 1,0 проц.

Віцебская аируга.

Перавыбраны 122 саветы, з іх 4 mestachkovых. Узельнічала выбаршчыкаў 49,0 проц., з іх жанчын 28,0 проц. Выбрана саброў 2253, з іх: камуністай 10,9 проц., камсамольцаў 18,2 проц., беспартыйных 75,9 проц., жанчын 9,1 проц., мужчын 90,0 проц., паялакай 88,7 проц., расейшчыкай 3,4 проц., паялакай 1,8 проц., яўрэйшчыкай 2,6 проц., латышоў 2,5 проц., іншых нацыянальнасціяў 0,3 проц., інтэлігэнцыя 3,1 проц.

Менская аируга.

Перавыбраны 50 саветаў, з іх 2 mestachkovых. Узельнічала выбаршчыкаў 47,0 проц., з іх жанчын 25,0 проц. Выбрана саброў 857, з іх: камуністай 7,7 проц., камсамольцаў 9,6 проц., беспартыйных 86,7 проц., жанчын 9,3 проц., мужчын 90,7 проц., беларусаў 94,1 проц., расейшчыкай 1,3 проц., паялакай 0,7 проц., яўрэйшчыкай 3,6 проц., іншых нацыянальнасціяў 0,3 проц., інтэлігэнцыя 1,4 проц.

Слуцкая аируга.

Перавыбраны 47 саветаў. Узельнічала выбаршчыкаў 43,6 проц., з іх жанчын 19,1 проц. Выбрана саброў 696, з іх: камуністай 6,0 проц., камсамольцаў 7,2 проц., беспартыйных 88,8 проц., жанчын 9,2 проц., мужчын 90,8 проц., беларусаў 93,6 проц., расейшчыкай 1,7 проц., паялакай 1,6 проц., яўрэйшчыкай 2,4 проц., латышоў 0,1 проц., іншых нацыянальнасціяў 0,6 проц., інтэлігэнцыя 1,4 проц.

Полацкая аируга.

Перавыбраны 63 саветаў. Узельнічала выбаршчыкаў 49,7 проц., жанчын 23,6 проц. Выбрана саброў 883, з іх: камуністай 14,0 проц., камсамольцаў 10,7 проц., беспартыйных 75,3 проц., жанчын 11,2 проц., мужчын 88,8 проц., беларусаў 89,6 проц., расейшчыкай 2,8 проц., паялакай 2,8 проц., яўрэйшчыкай 2,7 проц., латышоў 1,1 проц., іншых нацыянальнасціяў 1,0 проц., інтэлігэнцыя 4,8 проц.

Барысаўская аируга.

Перавыбраны 20 саветаў. Узельнічала выбаршчыкаў 52,8 проц., з іх жанчын 25,0 проц. Выбрана саброў 319, з іх: камуністай 8,8 проц., камсамольцаў 8,8 проц., беспартыйных 82,4 проц., жанчын 8,8 проц., мужчын 91,2 проц., беларусаў 93,1 проц., расейшчыкай 0,9 проц., паялакай 3,3 проц., яўрэйшчыкай 2,1 проц., латышоў 0,3 проц., іншых нацыянальнасціяў 0,3 проц., інтэлігэнцыя 1,9 проц.

Дасягнулі становучых вынікаў.

(Слуцкі аируговы саюз спажывецкіх таварыстваў).

Перавыбраны 20 саветаў. Узельнічала выбаршчыкаў 52,8 проц., з іх жанчын 25,0 проц. Выбрана саброў 319, з іх: камуністай 8,8 проц., камсамольцаў 8,8 проц., беспартыйных 82,4 проц., жанчын 8,8 проц., мужчын 91,2 проц., беларусаў 93,1 проц., расейшчыкай 0,9 проц., паялакай 3,3 проц., яўрэйшчыкай 2,1 проц., латышоў 0,3 проц., іншых нацыянальнасціяў 0,3 проц., інтэлігэнцыя 1,9 проц.

З дакладу праўлення памінутага саюзу выявіліся дасягненыні ў працы саюзу па ўсіх галінах яго членасці.

На 1-га кастрычніка 1925 году па ўсіх аиругах лічыцца 19.311 пайшчыкаў — пры 34 саж. т-вах і 148 аддзяленнях т-ваў (на 1-га кастрычніка 1924 году па аиругах лічылася 12.197 пайшчыкаў — пры 26 спаж. т-вах і 95 аддзяленнях спаж. т-ваў). Пайшога капіталу на 1-га кастрычніка 1924 года — пры 4.943 р. 87 кап., а на 1-га кастрычніка 1925 году — 21.218 руб. 9 кап.; такім чынам, пры агульным узровні ліку пайшчыкаў і пры пашырэнні каспэраторынай сеткі, паявы капитал аируговага саюзу спажывецкіх таварыстваў павялічыўся больш як у два разы.

У агульных рысах гандлёвая членасць каспэраторынай сеткі развіваецца да большага задаволення сялянства таварамі, патрэбнымі вёсцы. З дакладу праўлення памінутага саюзу па ўсіх галінах яго членасці:

— Мы бедны і затым, што пёмы. Треба пашырыць школы сетку. Дайце больш аграномаў на вёску, настайкай па сельгаспадарцы.

К выбарам сяляне адносіцца вельмі сур'ёзна. Падрыхтоўка, відаць сядор, сяляніна была. Высоўваюцца, галоўным чынам, дэмабілізацыйныя чырвоныя асноўнікі, бяднікі, лепшай часткай сераднякоў. Па парунах сяляніні з мінулым годам сяляне больш актыўны на ходзе. Гаворыць пра сельгаспадарцы.

К выбарам сяляне адносіцца вельмі сур'ёзна. Падрыхтоўка, відаць сядор, сяляніна была. Высоўваюцца, галоўным чынам, дэмабілізацыйныя чырвоныя асноўнікі, бяднікі, лепшай часткай сераднякоў. Па парунах сяляніні з мінулым годам сяляне больш активны на ходзе.

К выбарам сяляне адносіцца вельмі сур'ёзна. Падрыхтоўка, відаць сядор, сяляніна была. Высоўваюцца, галоўным чынам, дэмабілізацыйныя чырвоныя асноўнікі, бяднікі, лепшай часткай сераднякоў.

К выбарам сяляне адносіцца вельмі сур'ёзна. Падрыхтоўка, відаць сядор, сяляніна была. Высоўваюцца, галоўным чынам, дэмабілізацыйныя чырвоныя асноўнікі, бяднікі, лепшай часткай сераднякоў.

К выбарам сяляне адносіцца вельмі сур'ёзна. Падрыхтоўка, відаць сядор, сяляніна была. Высоўваюцца, галоўным чынам, дэмабілізацыйныя чырвоныя асноўнікі, бяднікі, лепшай часткай сераднякоў.

К выбарам сяляне адносіцца вельмі сур'ёзна. Падрыхтоўка, відаць сядор, сяляніна была. Высоўваюцца, галоўным чынам, дэмабілізацыйныя чырвоныя асноўнікі, бяднікі, лепшай часткай сераднякоў.

К выбарам сяляне адносіцца вельмі сур'ёзна. Падрыхтоўка, відаць сядор, сяляніна была. Высоўваюцца, галоўным чынам, дэмабілізацыйныя чырвоныя асноўнікі, бяднікі, лепшай часткай сераднякоў.

К выбарам сяляне адносіцца вельмі сур'ёзна. Падрыхтоўка, відаць сядор, сяляніна была. Высоўваюцца, галоўным чынам, дэмабілізацыйныя чырвоныя асноўнікі, бяднікі, лепшай часткай сераднякоў.

К выбарам сяляне адносіцца вельмі сур'ёзна. Падрыхтоўка, відаць сядор, сяляніна была. Высоўваюцца, галоўным чынам, дэмабілізацыйныя чырвоныя асноўнікі, бяднікі, лепшай часткай сераднякоў.

К выбарам сяляне адносіцца вельмі сур'ёзна. Падрыхтоўка, відаць сядор, сяляніна была. Высоўваюцца, галоўным чынам, дэмабілізацыйныя чырвоныя асноўнікі, бяднікі, лепшай часткай сераднякоў.

К выбарам сяляне адносіцца вельмі сур'ёзна. Падрыхтоўка, відаць сядор, сяляніна была. Высоўваюцца, галоўным чынам, дэмабілізацыйныя чырвоныя асноўнікі, бяднікі, лепшай часткай сераднякоў.

К выбарам сяляне адносіцца вельмі сур'ёзна. Падрыхтоўка, відаць сядор, сяляніна была. Высоўваюцца, галоўным чынам, дэмабілізацыйныя чырвоныя асноўнікі, бяднікі, лепшай часткай сераднякоў.

К выбарам сяляне адносіцца вельмі сур'ёзна. Падрыхтоўка, відаць сядор, сяляніна была. Высоўваюцца, галоўным чынам, дэмабілізацыйныя чырвоныя асноўнікі, бяднікі, лепшай часткай сераднякоў.

К выбарам сяляне адносіцца вельмі сур'ёзна. Падрыхтоўка, відаць сядор, сяляніна была. Высоўваюцца, галоўным чынам, дэмабілізацыйныя чырвоныя асноўнікі, бяднікі, лепшай часткай сераднякоў.

К выбарам сяляне адносіцца вельмі сур'ёзна. Падрыхтоўка, відаць сядор, сяляніна была. Высоўваюцца, галоўным чынам, дэмабілізацыйныя чырвоныя асноўнікі, бяднікі, лепшай часткай сераднякоў.

К выбарам сяляне адносіцца вельмі сур'ёзна. Падрыхтоўка, відаць сядор, сяляніна была. Высоўваюцца, галоўным чынам, дэмабілізацыйныя чырвоныя асноўнікі, бяднікі, лепшай часткай сераднякоў.

К выбарам сяляне адносіцца вельмі сур'ёзна. Падрыхтоўка, відаць сядор, сяляніна была. Высоўваюцца, галоўным чынам, дэмабілізацыйныя чырвоныя асноўнікі, б

8-МЫ УСЕБЕЛАРУСКІ ЗЬЕЗД ЛКСМ.

3 прывітальнага слова тав. Адамовіча.

Давольце мне вітаць Всё зд імя ўра-
зу БССР. Вы ведаеце, што камсамол—
рэзвэр парты. Гэта азначае, што вы
рыхтуеце такіх працаўнікоў, якія здо-
лелі-б у любы момант замяніц старых
працаўнікоў ва ўсіх галінах партый-
нае і савецкае працы, для чаго вам
треба ўсё больш і больш уцлагавацца на-
юю практичную партыйна-савецкую
працу, будзеце вучыцца таму, як пра-
чуе і кіруе партыя. Той камсамолец,
які не будзе сабе лічыць камандырам
над саветамі (партыя не дала ўмога-
тка права), а будзе дапамагаць савец-
кай уладзе і партыі ў іх працы, зро-
біць шмат больш. Факты «камандаван-
ня» ў вёсках і кожным днём выміш-
аюцца. Але гэта не павінна мець выні-
кам вымішчэнне ўдзелу камсамольца
у працы партыі і ўлады, а паздварот,
дзяляць іх актыўнасць. Камсамо-
лец павінен вывучаць законы і дапа-
магаць абаранцаў бедзату і серадні-
коў. Толькі так трэба разумець, што
камсамол — рэзвэр партыі. Калі вы
будзеце так разумець свою ролю, ды-
гады вы зможеце будаўца Савецкі Са-
міліён.

У савецкім апараце яшчэ шмат бу-
ракратызму. Левін казаў, што бюро
кратызм будзе вынішчадца поруч з
уцягненнем у савецкае будаўніцтва.

ПРАЦА ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМИТЭТУ ЛКСМ.

ДАКЛАД ТАВ. ЗІМІНА.

Камсамольскія рады значна павялі-
чыліся: з 4-х тысяч чалавек сялянскіх
маладэй яны выраслі больш, чым на 20
тысяч. 60 проц. усего саюзу скла-
дае рабочая маладэй. Таксама з 5 тыс.
мы мае зараз больш 53 тысяч юных
шанераў па БССР і больш 3-х тысяч
акціябратаў.

За мінулы час адбылася вялікая
дыскусія ў нашай партыі з трацікамі.
Наш ЦК адносіў с першых арга-
нізацій ЛКСМ выступші праці тра-
цікаму і зганаўбіў яго.

Апроч гэтага, быў перажыты другі
момант ухілу ад ленінізму,—загаіўдны
са 14 партызьдзе. І тут наш ЦК ад-
носіў с першых узўі правільны напра-
мак.

У нас была небясьцека, каб не
адварацца ад партыйнага кіраўніцтва,
бо мы маєм слабую сетку партызьдзе
на вёсках при вязарных росце саю-
зу за кошт вёсок. Зараз гэта небясьцека
мінавала.

Грунтам і моцнасцю, як у нашым
саюзе, так і народу сярод маладэй,
зяўляючыся рабочай маладэй. Сібру
прафсаўдзу мы мае зараз 5.300 чал.
шакоў і да 23-х гадоўага ўзросту
больш 25.000 чал.

ЦК прац адзаведныя ўстановы вдо-
біў правесці ў нашай узбудженнай Бе-
ларусі здзіны процент броні.

За ўсіх галінах лік саброў КСМ па-
вільничыца. Так, Біржа Працы ў
красавіку 1925 г. паслаў 113 юнакоў
і ў маі—179, у чэрвені—219, у ка-
стрычніку—256.

У школах фабравучца ў 1924 г. бы-
ло 527 юнакоў, у 1925—724.

У прафкоах ў 1924 г. было 1600
учасці, у 1925—2100, апроч 522 чал.
юнакоў, якія вучыліся ў школах фаб-
рыва-заводскага вучыбства на тра-
спарце.

Мы мае праца склаць, што рост
рабочая маладэй ў працьвоводстві на-
сімінае і што наш саюз на гэтым
пытанні стаіць на належнай варце.

Цілка было спрэвіца з палешан-
нем кваліфікацыі маладэй. Нарэшце,
дасяглі палешанія наставоўкі спра-
вы наукаўчыя як у школах фабраву-
чца, так і ў брыгадах, а таксама інды-
видуальнае вучыбство. Мы мелі цы-
рк з пастаўніці падтэхнічнай кваліфікацыі
маладэй. Нарэшце, пленум ЦК нашае партыі
4 з'езд партыі ўважліві пастаўніці

ЦК змагаўся праці такое пастаўніці
и, нарэшце, пленум ЦК нашае партыі
19 з'езд партыі ўважліві пастаўніці

У 1925 г. мы працьвоводстві прац
жыцці і падтэхнічнай кваліфікацыі
маладэй 5 тыс. чал., а якіх
60 проц. рабочая маладэй было хворых.
Треба з гэтим змагацца, нельга даво-
ніць, каб рабочая маладэй вынішчалася.
Апроч таго, мы арганізоўвалі два дамы
адпачынку для маладэй, увіраслі 100

тысачнай армія фізкультурнікаў.

Грунтуючымі нашымі задачамі былі:
зяўляючы бесправоўную маладэй у пра-
маложысці, у арцелі, у саматужную
працу. Рагачоў. Два гады треба патраціц
на тое, каб ажыцьціц іх, а ў выніку—
бесправоў.

Треба больш увагі дадаваць праца-
ме гэцкіх школ, каб яны давалі не

широкіх шматміліённых кодаў сялян і
рабочых.

Камсамолец павінен наслібе глядзець
на толькі, як на рэзэрв і памоцніка
партыі, але і як на кіраўніка пісане-
раў. Іхраз дзеля гэтага ён разумее
той вялікі абавязак, які на яго накла-
дае імя камсамольца, абавязак у адно-
сінках да пішчара, падрастаючага пака-
зеньня.

Вялікую ўвагу, асабліва ва ўмовах
Беларусі, треба вывірнуць на нацыя-
нальнае пытанні. Треба, каб камса-
мольца разумелі сяляне, сярод якіх ён
прадае, якім ён павінен дапамагаць
працу, якім ён павінен дапамагаць гас-
падарку. Дзеля гэтага, натуральна, кам-
самолец павінен ведаць мову перараж-
нае большасці жыхарства—беларускую
мову. Але поруч з гэтym камсамолец
павінен ведаць, што ён можа ўці-
сіка юнацтвом. І Маркс, і Левін, каза-
лі, што рабочае кляса можа быць вольна-
датуль, пакуль я не вывізлілі се
народы ад нацыянальнай
ўціскі.

У сваёй працы камсамолец
аддае мала ўвагі національному

пытаючы ўсе народы ад нацыянальна-
га пытавання, бо ён ідея на
вымену партыі.

На вёзду прыехаў прадстаўнік, пад-
стфнага Беларускага камсамолу, лі-
нейнага карабля «Парыскай Камуні».

Гарачымі воплескамі сустралі шафы

прамову марака т. Аптекара, у якой

адзначыў тыль даслігненіем, якія мае

ліўскі карабль за леті і зіні час

свайгі працы. Камсамольцы «Парыскай

Камуні», каха т. Аптекар, які ад

асудзілі апазіцыю ленінградскай дэле-

гаты на вёзду.

У галіне шэфства перад Беларускім

камсамолам стаяла вялікная задача.

І 8-ы вёзду ЛКСМ задача гэтага павінен вызначыць.

— Гарачае прывітальне шафу ад

падстфніка!

— Нахад мадніе сувязь Беларускай
камсамолі і чырвонафлётамі.

бесправоўных рабочых, а патрабных
спэцыялістаў.

Тав. Палікоў з Магілёву кажа, што
актыўнасць батрацтва мы яшчэ, як
треба, не павысілі. Шмат з іх яшчэ
дзяцяціца ў хвасце жыцьця.

Значы лімінегатар спыніўся на
беларусіці ў камсамоле.

Беларускі мова ў нас дагэтуль пры-
мынялася амаль што толькі ў пратако-
лах. У камсамольскіх жыцьці слаба

ўнёдралася яшчэ яна.

Цэнтральному камітэту, па думцы дэ-
легатаў, на гэта трэба было б з'яў-
рэць больш увагі.

Гаварылі дэлегаты і аб камсамоль-

скім друку, якому яшчэ больш трэба

стасць «тварам да камсамольскага пад-

штыха».

І, нагледзічы на гэта, ўсё ж такі
усе дэлегаты як адні, адначасі, што
ЦК ЛКСМ шмат пасльёў, шмат зрабі-
ла за час свайгі.

МАРАКІ-ЧЫРВОНАФЛЁТЦЫ
ВІТАЮЦЬ ЗЬЕЗД.

На вёзду прыехаў прадстаўнік, пад-

стфнага Беларускага камсамолу, лі-

нейнага карабля «Парыскай Камуні».

Гарачымі воплескамі сустралі шафы

прамову марака т. Аптекара, у якой

адзначыў тыль даслігненіем, якія мае

ліўскі карабль за леті і зіні час

свайгі працы. Камсамольцы «Парыскай

Камуні», каха т. Аптекар, які ад

асудзілі апазіцыю ленінградскай дэле-

гаты на вёзду.

У вінку—на думку вёзду—мы

мае выбараць сябе на пойгай меры як

як вёсці, так і ад распубліканскага

цэнтру.

Прамоўца спыніўся на тым, як

вёзду апазіцыя падтэхнічнай працы

канчатковай на падтэхнічнай пад-
стфніку.

Пераходзічы да сучасніці, тав.

Віястоўскі падстфнікі, што наші

краізнаўчыя арганізацыі на могуць

адзначыў тыль даслігненіем, якія мае

ліўскі карабль за леті і зіні час

свайгі працы. Камсамольцы «Парыскай

Камуні», каха т. Аптекар, які ад

асудзілі апазіцыю ленінградскай дэле-

гаты на вёзду.

Гарачымі воплескамі сустралі шафы

прамову марака т. Аптекара, у якой

адзначыў тыль даслігненіем, якія мае

ліўскі карабль за леті і зіні час

свайгі працы. Камсамольцы «Парыскай

Камуні», каха т. Аптекар, які ад

асудзілі апазіцыю ленінградскай дэле-

гаты на вёзду.

У вінку—на думку вёзду—мы

мае выбараць сябе на пойгай меры як

як вёсці, так і ад распубліканскага

цэнтру.

Прамоўца спыніўся на тым, як

вёзду апазіцыя падтэхнічнай працы

</div

УСЕБЕЛАРУСКІ ЗЪЕЗД ЗЯМЕЛЬНЫХ ПРАЦУНІКОУ.

Абмен думкамі па дакладу тав.
Прышчэпава.

Виступаўшыя прамоўцы (т. т. Лубенскі, Уліцын, Аўчыныкай і іш.) зачынілі, што траба больш папуларызаваць ідеі кааперацыі: па шмат якіх вёсках дават на ведаючую аб існаванні кааперацыі і аб яе задачах. Траба пераглядзець пытанне аб аб'яднанні с.-г. кааперацыі з с.-г. кредитамі.

Да гэтага часу мы ўспартауем на замежных рынках гатовыя пераапрацоўвальныя прадукты, як, напр., макуху, у той час, калі гэтых прадуктаў нам са-мім патрабуем для інтэнсіфікацыі нашай сельскай гаспадаркі.

Траба, альбоўніца увагу на падатковыя льготы беднаству. Падаткі павінен быць размежаваны так, каб даць ма-гчымасць бедняку стаць на ногі.

Плату за землю-парцаванне трэба перавесці на дзяржэўны кошт ці ўвесці дадатку ў парадку агульнага падатку.

Для барацьбы з частымі пажарамі трэба павялічыць крэдыты на агнітрывале будаўніцтва, бо бяз крэдыту гэтае галіне будаўніцтва не разви-нупча.

Кіраванне савецкімі гаспадаркамі павінна быць дэцэнтралізавана: для адбудовы іх патрабен контакт з мас-цамі.

**Заключнае слова т. Прышчэ-
пава.**

Дакладчык зачынілі, што да гэтага часу мы на мэлі наўкувога падходу да сельскай гаспадаркі палітыкі: гэта быў перыяд саматужнага ўжывання новых спосабаў.

Цяпер нам траба лічыцца з цэлым шэрагам умоў: траба знаць рынок вё-ту, сыстому кредитавання, умовы транспарту, мытнью, фабрычна-завод-
скую і падатковую палітыкі. Гэта ёс-
тавы с.г. акругі.

У МЕНСКУ.

У Менскім акруговыем аддзеле Працы.

Юрыдычнае кансультатыў.

При Менскім акруговыем аддзеле Працы арганізація юрыдычнае кансултатыў.

Кансультатыў дае юрыдычныя па-
рady на розных спраўах.

Інспектар Х. Ванекі (на прававых спраўах) прымае працоўных у сераду і суботу. Інспектар Бухман—на чы-
вяртагах і аўторках.

Тэхнічны інспектар Балісінскі пры-
мае толькі на аўторках, а інспектар на спраўах санітары Эмануіль—што-
дзеўна.

Радбор спраў.

Акруговы здзівіл Працы, за перыяд каstryчнік-снежань разабраў канфлікты спраў паміж працоўнымі, пра-
прыёмствамі, дзяржаўнымі установамі, і

Усе беларуская фізична-матема-
тычная кансультатыў.

Сельня адчыненца ўсебеларуская
кансультатыў выкладчыкаў філіялі і ма-
тематыкі. Кансультатыў вяяўляеца пер-
шай за гады рэвалюціі.

На ёй будзе развязаны цэлы шэраг
іздадчычных пытанняў. Усаго будзе
зроблена 24 даклады.

Пасяджэнны канфэрэнцыі будуть ал-
бывацца ў памяшканні фізичнага ін-
ституту БДУ (рог Універсітэцкай і
Левінскай).

Пачатак аў 11 гадзін раніцы.

Курсы беларускай мовы.

При Народным Камісарыяце Юсты-
цый 8 лютага пачалі працу курсы па
навучэнню беларускай мовы.

**Адчыненне дзіцячай клінікі
імя „9 студзеня“.**

У суботу, 5 лютага, адбылося юра-
чыстае адчыненне дзіцячай клінікі
імя „9 студзеня“.

З прывітальнімі прамовамі высту-
пілі Наркам Асьветы т. Ігнатоўскі,
Нар. Кам. Ах. Здароўя Барсукоў і
інш.

Клініка вельмі добра аbstалівана.
Ёсць лабараторы і адчынена аддзя-
ленне на 13 ложак для сухотных
хворых.

**Будаўнічая праграма Лесбелу на
1925-26 год.**

Прамысловы планавая камісія при
ВСНГ разглядае і зацвердзіла бу-
даўнічу праграму Лесбелу на 241.910
руб.

У гэтую суму ўваходзяць расходы
на пабудову і аbstаліванне вадзяно-
га і дарожнага транспорту і на пабу-
зову сеткі бачарных заводаў.

Галоўніцтва № 15850

новае стаць перад намі. Вось гэта но-
вае павінны ведаць на толькі цэнтраль-
ную працоўнікі, але і нізавыя работ-
нікі. Гэтаму новаму трэба вучыцца,
каб не замерзнуть на адным месцы.

— Я не згаджаюся, — кажа дзяллад-
чык, — што інтэнсіфікацыя, рацыяналі-
зацыя ёсьць тое саме.

Каб дзяламагчы беднаце, траба да-
зетага падысьці плянова. У кожным
райёне траба выучыць эканоміку бед-
ната, а пасля ўжо зрабіць практи-
чныя вынікі, як дзяламагчы ёй і паста-
віць яе на ногі.

Датыкаючыся пытання аб непа-
дэльнасці сялянскай гаспадаркі, дзя-
лладчык візічнае, што ён мёў на ўза-
вісімі гаспадаркі з пазначнымі пла-
намі зямлі, на якіх, пры далейшай
девяльбе, немагчыма весьці сялянскую
гаспадарку.

Пры рассяленні бедната павінна
вастацца на маскох; абгаварыўні гэ-
ты спраўы, як дзяламагчы ёй і паста-
віць яе на ногі.

Тав. Рамізіў зрабіў дзяллад аб мэ-
тадах падбудовы 5 цігодавага пляну
адраджэння с.-г. па акургах. Да-
лладчык спыніўся на тым факце, што
кожная акурга мае свае асабістыя пры-
родна-гісторычныя і эканамічныя умо-
вы. У кожнай асобнай акурге траба
падрабязную дыферэнцыацію. Траба
таксама діліпца в усімі гаспадарчымі
ўмовамі акургі: з рынкам, кааперацыяй
і інш.

— Шэрш усяго—кажа дзялладчык,—
траба ўстановіць аналіз эвалюцыі с.-г.
акругі, высыветаць харкторыстыку
сучаснай сельскай гаспадаркі, і на-
асоне гэтых двох фактараў ажыць-
цяўліць намечаныя перспектывы адбу-
дowy s. g. akругi.

Працоўныя калектывы.

Вытворчая праграма працоўных ка-
лектываў на 1925-26 год.

Вытворчая праграма 73-х працы-
словых працкаалектываў на 1925-26 г. п-
радугледжвае агропоўку прадукцыі на
агульную суму 8.579.500 р. (на ка-
штарыскі сабекштоўнасці і без ган-
длёвых расходаў).

У параўнанні з леташнім годам гэ-
та дае павалічэнне на 136 проц.

**Банкаўскі крэдyt для працкаалек-
тываў.**

Для выплачэння вытворчай праграмы,
з пункту гледжання ўмоў раз-
ліцаў, працоўнімі калектывамі не-
абходы гэткія крэдтыныя сродкі: на
2-гі квартал сёлетнага году—725.000 р.,
на 3 пі—900.000 руб. і на 4-ты—
1.100.000 руб.

Прыстаноўка гарбарні № 2.

З прычыны недахопу хімічных ма-
тар'ялаў да дублення хрому 2-ая
Менская гарбарня спыніла свою пра-
руду на 15 лютага.

Усе рабочыя, якім належыць дадат-
ковы водпук, выкарыстаць яго ў
часе прыстаноўкі гарбарні. Рабочыя,
якім дадатковы водпук не належыць
на час астаноўкі гарбарні, атрымалі
іншую працу.

Завоз тавараў у БССР.

За мінулыя три месяцы ў БССР
увезена:

Танкіны—па абавязковым пляну
79 на паловы вагону і па пляну Нар.
Кам. У. Гандлю—на суму 3.932.500 р.

Металічныя вырабы—па абавязко-
вым пляну ўвезена на 488.284 руб. і па
пляну НКУГ—на 600.639 руб.

С.-г. машыны—па абавязковым пляну
на 671.436 р. і па пляну НКУГ—
на 1.007.550 р.

Тутую—па абавязковым пляну за-
везена—10 вагону і па пляну НКУГ—
на 76.000 р.

Цуру—па абавязковым пляну завезе-
на—178 ваг. і па пляну НКУГ—
83.9 проц.

Шила—па пляну НКУГ завезена—
на 105.544 руб.

Сірнічкаў—па пляну НКУГ завезе-
на—215.000 р.

Газы—па пляну НКУГ завезена—
на 686.427 р.

Солі—па пляну НКУГ—на 750.000 р.

Здарэнні.

Падміды.

5 лютага на станцыі Менск, Зах. чыгункі
знойдзена дзіцё падыдыш 4-х месяцаў жано-
чага стапы.

Дзіцё адпраўлена ў дом груднога дзі-
цячы.

Аграбленне.

3 лютага ў 7 гадз. вечары, у раёне вёс-
кі Булынка, Самахваліўская рэёну, 4-я
невядомыя злачынцы мі аграблены гр-ве
Францішак Суднік, у якіх забраны гроши.

У гэтай же вечар аграблены 1 іншы гр-ве,
прозывішчы якіх не вымушчены.

Пакрэзы.

— У гр на Барана Гірши, прац. па Са-
вескай вул. у доме № 7, з кватэры, прац.
палом замкоў, пакрэзы розныя рэчы і
гроши, агульна на 400 руб.

— 4-га лютага з будынку яўрэйскага па-
хароннага брачтва (па Школьнай вул.) пра-
запал замка пакрэзы розныя рэчы.

Па гэтай спраўе затрымалі Гольдштэйн, які
прыхадзіў з Менскіх Аляксандраў.

Задушыў дзіця.

Гр-ва вёскі Мілавічы, Самахваліўская
райоўна, Буры Рыгор задушыў 2-хмесцічнага
хлопчыка, якога прымыў з гр-кай тэй-жа
вёскі Ганні Павлык.

Злачынца зблу碌іў трымасціца пад вартай.

Машынства.

5 лютага ў будынку ВСНГ два невядомыя
афрыкты запрапанавалі гр-ну Боруху
Аліксандру, прац. па д. № 26 па 2 м Пугач-
чысцім завулку, 600 пудоў мука на выгад-
ных умовах. Узвішылі ад грна Барухіна А.
620 р., невядомыя ўцяклі.

АПАВЯШЧЭНЬНЕ.

У сераду, 10-га лютага, а 7 гадзіне ў па-
ночнікі 2-ой школы (Левінскай вул.
№ 21) адбудзенца пасяджэвіле Сэкцыі Нар-
асветы Гарс вету.

Прысутнасць абавязкова.

Фізкультурна.

Фізкультурнікі Беларусі—усебе-
ларускому зъезду ЛКСМБ.

У пятніцу, 5-га лютага, на адчыненны ўсе-
беларускага зъезду ЛКСМБ групай фізкуль-
турнікі подвесілі зъезду геаграфічную карта
з данымі аб становішчы фізкультуры

у Беларусі. Дзякуючы гэтаму працоўнымі спра-
ваў дзяржаву.

Адным з галоўных тармазоў разывіція
фізчай культуры па раёнах і вёсці зъя-
ўлялася незадзяланасць у гэтай працы
раёных арганізацій і ўстанов і адсут-
насц